

На адной хвалі з Бабруйскам

18.11.2024 16:42

Аўтар: **Налі Зігуля**

Грамадства

Свята было прадастоена шматлікай колькасцю пляцовак на вуліцах, прадпрыемствах, у навучных установах. За гэтыя дні Бабруйск яшчэ больш згуртаваўся і папрыгажэў. На пляцэ аб марфоне засталіся маладзёжны арт-аб'ект, яркія фота і цёплыя уражанні.




Нялекцыі, танцы ў цэхах, шчырыя размовы

Яшчэ ў пятніцу Бабруйск адчуў, як марфон завітаў у горад і распаўсюдзіўся па яго вуліцах, заводах, навучных установах. Навучэнцаў каледжаў захапіў фармат «Нясумных Нялекцый», дазволіў раскрыць сябе, пагутарыць з вядомымі спікерамі. Танцы ў цэхах буйных бабруйскіх прадпрыемстваў наогул сталі для працоўных прывемным узрушэннем. Калі нечакана рабочая пляцоўка пераўтвараецца ў канцэртную, а зоркі Беларускай эстрады прыходзяць да цэбе, яноць з табой і тануюць, гэта незвычайна. Настрой працаўнікам Фандоку дадаў дырэктар Палаца Рэспублікі Максім Прыхадкоўскі, які пад гукі Прэзідэнцкага аркестра «Запальваў» у вальсе з супрацоўніка завода. Канцэрт Прэзідэнцкага аркестра адбыўся для заваданч у суботу. А напярэдадні сапраўдным падарункам для юных бабруйскіх талентаў з дзіцячай школы мастацтваў № 2 сталі жывыя ўзаемаадносіны з маладымі, але ўжо тытулаванымі салістамі гэтага аркестра, якія правялі для іх майстар-класы.



Выставы, фудтракі, спартыўныя лакацыі

У суботу пляцоўка перад спартыўным комплексам «Бабруйск-Арэна» пераўтварылася ў святочны міні-гадарок, дзе можна было купіць сувенір, аглядзець выставы, ацаніць дасягненні айчыннага аўтапрама, паслухаць канцэрт, смачна паесці. Падлеткі круціліся каля спартыўных снарадаў, спрабавалі падняць штангу. Трэнер-выкладчык Магілёўскай абласной спецыялізаванай дзіцячай спартыўнай школы прафсаюза «Спартак» Ігар Бегуноў з гадоўнацю ім дапамагаў.



— Вельмі вясёлае мерапрыемства, добрае, — адзначыў ён.

Дзевяцікласнік Кірыл Страншоў прыйшоў на трэніроўку з сябрамі і зацікавіўся лакацыямі марфону.

— Тут так шмат розных забаў, — з захапленнем сказаў ён. — Цудоўнае свята!

Яшчэ з аднымі школьнікамі, вучнямі СШ № 4 Мацвееў і Мікітам, пазнаёмілася каля інтэрактыўнай выставы «Подзвігі і лёс партызан у документах», якую прэзентавалі выдавецкі дом «Беларусь сегодня» і Нацыянальны архіў. Хлопцы ўважліва разглядалі інфармацыю на раліах, дзе было шмат унікальных фотаздымкаў, ўзнагародных лісты і ваявыя характарыстыкі вядомых камарыгаў, Герояў Вялікай Айчыннай вайны, радавых байцоў партызанскіх атрадаў.



— Нам цікавае гэта мерапрыемства, — прызналіся яны. — Даведаліся шмат рознага новага. Заходзілі і ў перасоўны музей. Убачылі мноства цікавых экспанатаў: зброю, дакументы. А яшчэ паглядзелі айчынную аўтамабіль, вельмі прыгожыя і якасныя.

Мурал адзінства

Сімвалічная вываа з'явілася на сцяне жылога дома № 18 на вуліцы з красамоўнай назвай Народнага адзінства. Гэты мікрараён не падобны на іншыя ў Бабруйску — тут наўпрост на вачах растуць шматпавярховыя (якраз непадалёк узводзіцца яшчэ адзін жылы дом), неабсяжаны растур, у дварах шмат гульнявога і спартыўнага абсталявання — заслужаны прыйшоў шмат моладзі. Арт-аб'ект сімвалічны: на далонях — мужыцкай, жаночай і дзіцячай — контуры роднай краіны, а пасярод — надпіс «будучыня Беларусі ў тваіх руках».



Удзел у адкрыцці мурала ўзялі намеснік старшыні Бабруйскага гарвыканкама Уладзімір Кніга, першы сакратар Цэнтральнага камітэта БРСМ Аляксандр Лук'янаў, дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Волга Жук, Аксана Прыходзька.

— Мы сёння дорым Бабруйску прыгожы арт-аб'ект ад нашай моладзі, байцоў студэнцкіх атрадаў, — вітаў прысутных Аляксандр Лук'янаў. — Дзякуй Бабруйскаму гарвыканкаму і Магілёўскаму аблвыканкаму за падтрымку ў гэтай справе. Сэнс малаюнка вельмі глыбокі, ён сімвалізуе адзінства нашага народа. Адзінства пачынаецца з малага — сяброўства ў нашых калектывах, сем'ях і мікраправа ахоплівае ўсю краіну. У нашай дзяржаве створаны ўсе магчымасці для моладзі. І гэты пастаноўна пабудаваны, каб малады сем і, малады спецыялісты жылі ў камфортных умовах. Як адзначыў кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка, ён упэўнены ў нашай моладзі, яна разумее сваю адказнасць за краіну. Сённяшнія дзеці ў будучыні стануць кіраўнікамі, міністрамі, старшынямі выканкамаў, пойдучы ў прыватныя структуры, на заводы і жоны на сваім месцы з годнасцю будзе прадстаўляць нашу агульную краіну, бо будучыня Беларусі ў нашых руках.

— Для баканкама гонар і радасць прымаць «Мірафону адзінства», — павіншаваў бабруйчан ад імя гарвыканкама намеснік старшыні Уладзімір Кніга. — Наш горад, першы ў Магілёўскай вобласці імяняў маштабнае мерапрыемства. Марфон мае на ўвазе доўгую дыстанцыю і вялікую колькасць удзельнікаў. Разам мы адчуваем адзінства. Калі мы разам, нам нішто не страшна. Дзяржава праводзіць суверэнную, незалежную палітыку, і нас спрабуюць зламаць. Нам трэба прасякнуцца духам гэтага свята, духам адзінства. Хай такія аб'екты з'яўляюцца ў большай колькасці і працуюць на наш росквіт.

Сваёй дачухой прыйшоў на пляцоўку адна з маладых жанчын і Сяргей Вільчыцкі са сваяго таўчакі Палішэна. Яны пабудавалі тут жылце, баўта і маладыя года наездзі і вельмі гэтаму рады.

— Дзяржае развіваецца, шмат моладзі, — усміхаюцца яго мейнікі. — Кватэра падабаецца, дакладна ўсё ўладнае за падтрымку. Жыцьцё дазваляе ўспамінаць лягчэйшыя часы, калі мадабае сям'я. Што датычыцца мерапрыемства, то яно нам цікавае, таму і далучыліся. Мурал з'явіўся акраза на доме, які па суседстве з нашым. Адрасу некалькіх утульнай стала.

Ці лёгка быць знакамітым

Гэта і шмат іншых пытанняў і бабруйчан задаў удзельнікам «Знакавай» Магілёўскай абласной тэатр «Подзвігі» Вадзім Шэлэт і вядомыя актывісты. Мерапрыемства адбылося ў Магілёўскім галоўным рэатр драмы і камедыі імя В. Дуніна-Марцінкевіча. Удзельнікамі сустрэчы сталі спрэс медыйныя персаны, у тым ліку і бабруйскага паходжання — заслужаны актывіст Рэспублікі Беларусь Руслан Аляхно і 21-разовы паралімпійскі чэмпіён Ігар Бокій. Кампанію ім склаў генеральны дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Вадзім Пігін.

Сярод прысутных было шмат моладзі, у тым ліку спартыўны. Насця Рыманова і Эліна Ціткевіч займаюцца гімнастыкай і прыйшлі на сустрэчу разам з сябрамі і трэнерам. Яны прызналі, што ім цікава ўбачыць адрасу некалькіх вядомых асоб. І асабліва Ігара Бокія. Для будучых пакарыцеляў спартыўнага Алімпіа гэта кумір. Дзяўчынікі сціпла прызналіся, што хацелі б даведацца, у колькі гадоў ён пачаў займацца плаваннем і як зразумел, што гэта яго від спорту.

Вадзім Пігін, Ігар Бокій, Руслан Аляхно шчыра і з гуарам расказвалі пра сябе, свае адносіны да любімай справы, да радзімы.

— Прыехалі ў горад з добрым настроем, адзначылі, як ён цудоўна ўпрыгожыў да «Марфону адзінства», — заўважыў Вадзім Пігін. — Нашы «Нясумныя Нялекцыі», сустрэчы, выставы ў нашым горадзе — а ўсе беларускія гарады — нашы — ствараюць атмасферу свята.



Руслан Аляхно не хаваў, што заўсёды з трапятаннем прыязджае ў Беларусь, а Бабруйск — гэта горад, дзе ён чэрае сілы, сустракаючыся з бацькамі, сябрамі.

Ігар Бокій з гонарам нясе званне працоўнага, горада свайго дзяцтва, там ён рос, вучыўся і, як ён сам прызнаўся, ён — Гэта добрая магчымасць пазнаёміцца з асабівацямі агульнай гісторыі.

Ці лёгка быць знакамітым? Пытанне, як той казаў, на засыпку.

— Я аджажу з пункту гледжання артыста, але ў кожнай сферы — гэта праца, — паравяжыў Руслан Аляхно. — Гэта веды, якія прыходзяць з гадамі. А таксама праца і гэты раз праца. Тое, што перададзена мне педагогамі, я перадам сваім дзецям, а, магчыма, яшчэ і вучням.

З артыстам згодны і Ігар Бокій.

— Праца з шасці гадоў, штодзённым заняткі ў басейне, упартыя трэніроўкі і пастаянна новыя мэты, — прызнаўся ён. — Гэта цяжка, але камеры і вядомасць — яшчэ цяжэй, чым трэніравацца.

Вадзім Пігін успомніў жартаўліваю гісторыю, як плывачы ў басейне, да яго падплыў чалавек і паведміў, што ў яго пытанне як да дэпутата.

— Прышлося выслухоўваць, — усміхнуўся народны абраннік. — Калі сур'ёзна, то вядомасць дысцыплінуе. Пастаянна даводзіцца думаць пра тое, што на цбе глядзяць.

А вось самымі яркімі і моцнымі падзеямі ў сваім жыцці спікера назвалі нараджэнне дзіцяці і атрыманне высокіх ўзнагарод з рук Прэзідэнта.

— Вельмі хваляючыя хвіліны перажываеш, калі ўпершыню бачыш сваё дзіця, гэтую зорачку, і потым, калі яна мяне вінуе. Гэта дзень нараджэння, які, дарчы, сустрачае з днём таваца, якой саліцы, 21 кастрычніка, — расказаў Вадзім Пігін. — І, безумоўна, заўсёды важныя сустрэчы з Прэзідэнтам, які словы, калі ён нехта праходзіць выпрабаванні на веданне беларускай мовы, нехта практыкаваўся на веданне страў беларускай кухні. 20 баўтаў дадаткова атрымлівалі тья каманды, якія выканалі дамажынае заданне. Трэба было сфатаграфаватца ўсей камандай на фоне бабра, запісаць відэапрызнанне ў любові Бабруйску на фоне чыгуначнага вакзала і выклікаць гэта ў сацсетках з зададзенымі хэштэгамі. Шмат каманд так і зрабілі. Але былі і такія, якія да таго, каб дадаць тья 20 баўтаў, пасля рэгістрацыі садзіліся на таксі і хуценька ехалі на вакзал і да бабра — выканалі дамажынае заданне. Гэты квэст абсалютна для ўсіх, таму што марфон адзінства — адзінства ў імя ўсё пабілі ўсе рэкорды, якія існавалі да таго, як «Марфон адзінства» завітаў у гэты горад.



— 81 каманда болей чым 600 чалавек, — удакладніў другі сакратар ЦК БРСМ Аляксандр Іваненка. — Анлайн зарэгістраваліся 75 каманд, астатнія непасрэдна на пляцоўцы. І вядоходзяць новыя. Бабруйск — пяты пункт марфону і ўжо пастаўлены абсалютны рэкорд па наведанні квэсту. Да Бабруйска рэкардзістамам быў Пінск, але Бабруйск перакрыў гэты вынік. Вельмі прыемна бачыць не толькі навучныя ўстановы, людзі прыходзяць сем'ямі, шмат працоўнай моладзі, людзей, якіх цікава правярць свае веды. Ўсім каманды, дзе ўдзельнікам па 5-6 гадоў і яны ўжо паўнаватрасна адказваюць на пытанні, тануюць з эсцы. А эсць каманды 80+ — баўтаў разам з унучкамі. Гэты квэст абсалютна для ўсіх, таму што марфон адзінства — адзінства ў імя ўсё пабілі ўсе рэкорды, якія існавалі да таго, як «Марфон адзінства» завітаў у гэты горад.

Час выбраў нас

Зважальным акардам знаходжання ў Бабруйску акцыі стаў канцэрт «Час выбраў нас» — яркае запамінальнае вядоўства, якое сабрала тысячы глядачоў. Яны падпявалі, махалі сцяжкамі, ва ўсім дэманстравалі адзінства, якому прысвечаны марфон. Кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Дзмітрый Крутой павіншаваў бабруйчан і падтрымаў добрыя намеры ад імя кіраўніка краіны.

— Навінка бабруйскага марфону — адрэджанне канцэртаў у цэхах прадпрыемства. Гэта ініцыятыва і даручэнне Прэзідэнта, які вельмі скрупулёзна аналізуе ўсе марфоны. Цудоўна, што два дні наша краіна глядзіць рэпартажы і сюжэты з Бабруйска. Прэзідэнт адносіцца да Бабруйска асабліва, рэальна лічыць яго шостым абласным цэнтрам нашай краіны. Гэты горад асаблівы, ён — лідар.

З прывітанымі словамі на святочнай сцэне да бабруйчан звярнуўся старшыня Магілёўскага аблвыканкама Анатоль Ісачанка. Ён адзначыў, што нічога так не аднае людзей, як усмесныя мерапрыемствы.

— Мы адзіныя, а людзі адзіныя, калі думаюць пра адно і тое ж — пра працу, пра нашу Беларусь, — падкрэсліў ён. — 30 гадоў мы жывём у міры і згодзе ў краіну і прыгожы Бабруйск. Нам трэба зрабіць яе яшчэ болей лепшай і прыгожай. Гэта неабходна не толькі нам, але і нашым дзецям і унучкам. І гэта павінны зрабіць мы. Бо час абраў нас.

Наступны прыпынак — Магілёў

Акцыя завітае ў горад на Дняпры ўжо праз некалькі дзён — 22 лістапада. І «Звязда» абавязкова раскажа падрабязнасці «Марфону адзінства» з Магілёва.

— Мы вырашылі анансаваць наступныя гарады крыху раней, каб у гэтых гарадах жыхары пачалі рыхтавацца да наведвання мерапрыемстваў, — паведаміла кіраўнік працоўнай групы па арганізацыі і правядзенні рэспубліканскай акцыі «Марфон адзінства» Ганна Лукашэнка. — Пасля Магілёва едзем у Віцебскую вобласць — Віцебск і Оршу. Усіх запрашаем, будзем рады бачыць жыхароў гэтых гарадоў!

Налі ЗІГУЛЯ, фота аўтара.

г. Бабруйск.